

# "Беларусь – супер!"

## Так Анталія сустрэла наш хор

Харавікі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітета культуры і мастацтва прывезлі з V Міжнароднага фестывалю харавога мастацтва ў Анталіі (Турцыя) ажно пяць пераможных дыпломаў. Лаўрэацімі званнімі былі адзначаны не толькі змешаных хор "Дабравест" і мужчынскі "Віват", але і іх кіраўнік — загадчык кафедры харавога і вакальнага мастацтва БДУКіМ, застужаны работнік адукацыі Беларусі, прафесар Альбіна Пякуцька, якая была прызнана лепшым дырыжорам фестывалю і лепшим выканаўцам поліфанічнай музыки.



— Ды ўсё ж галоўным паказальнікам высокага ўзроўню беларускага харавога майстэрства, — дзеліца ўражаннямі Альбіна Васільеўна, — стала тое, што прымаючы бок не праста запрасіў нас на гэта спаборніцтва, а яшчэ і апладуі нашу паездку. Адзін з арганізатаў фестывалю, прадстаўнік Міністэрства культуры і турызму Турцыі Бірол Кая Джасімбраэль Адак о папярэднім слухаў нашы калектывы і запрасіў на фестываль. Але ў такім выпадку кожны з нашых студэнтаў быў бы павінен выкласці па 400 долараў адно за білеты на самалёт. Вядома, мы не малгі пайці на гэта. І літаральна праз некалькі дзён прагучай звонок з Турцыі: нам знайшлі спонсара, гатовага апладаці прыезд хору з 25-ці чалавек. Мы папрасілі далучыць яшчэ трох: кіраўніка, канцэртмайстра і перакладчыка. Такім складам і паяцелі! Ужо ў Анталіі даведаліся, што на адкрыцці форуму і ў час самога конкурсу давядзеца спявачы дзве розныя разгорнутыя праграмы. Але мы ўсё роўна рыхтаваліся "з запасам", так што хапіла б яшчэ на адзін канцэрт, а то і некалькі. Дый творы — самыя разнастайныя: заходненеўрапейская, руская класіка, духоўная музыка, сучасная. Спявалі мы там і беларускія кампазіцыі: неафальклорныя "Гуселькі" з цыкла "Снапочак" Андрэя Мдзівані на народныя слоўы, вітуозны вакаліз "Шчаслівы дзень" Уладзіміра Дамарацкага. Ужо пасля выступлення на ўрачыс-

тым адкрыцці нам крычалі: "Беларусь — супер!". І такімі ж воклічамі сустракалі нас надалей.

Асабліва хвалявалася я за турецкую песню, што па ўмовах конкурсу была абавязковай. Мы падышлі да яе творча, зрабілі сваю рэдакцыю, дапуцілі акампанемент. А нам кажуць: не, трэба выконваць толькі а капэла. Давялося перарабляць, літаральна сходу. Цікава, што тую ж самую песню са спіса абавязковых абраў і вельмі добры прафесійны хор з Сербіі, колькасцю ажно ў 55 чалавек. Але, пэўна, мы аказаліся больш "заваднымі", з маладой энергетыкай. Увогуле, вельмі моцныя калектывы былі з Балгарыі, Македоніі, Германіі, дый з самай Турцыі — некалькі. Некаторым жа пасля адкрыцця сказаў: маўляй, досыць, далей вы не ўдзельнічаете, хайць тыя заплатілі немаленькі ўступны ўзнос. Так арганізаторы клапоцяцца пра ўзровень конкурсу. І для нас у такой сітуацыі галоўным было — не падвесці: краіну, якая ўпершыню ўдзельнічала ў гэтым фестывалі, родную навучальную установу, тых, хто нас запрашаў. А калі мне на заключчым канцэрце прапанавалі кіраваць зводным хорам, я пачала адмаўляцца, бо не ведала гэтага твора. Але міжнароднае журы настаяла, і давялося дырыжыраваць, што называецца, "з ліста". Відаць, паспяхова, бо на наступны такі фестываль мяне запрасілі ўжо ў склад журы.

Надзея БУНЦЭВІЧ  
На здымку: хорам кіруе  
Альбіна Пякуцька.